

factum ІСУС ВЕРНЕЦЦА ПРАЗ 40 ГАДОЎ, УПЭУНЫ АМЕРЫКАНЦЫ

Больш 40 працэнтаў жыхароў ЗША лічаць, што Ісус Хрыстос вернецца на Зямлю да 2050 года. Пра гэта сведчаць вынікі апытання, праведзенага нядаўна Даследчым цэнтрам «Народ і прэса».

Як адзначае брытанская газета The Daily Telegraph, амерыканцы даволі аптымістычна глядзяць у будучыню. Так, напрыклад, 71 працэнт апытаных лічыць, што да сярэдзіны стагоддзя будзе перамогам арак, а пратэсты будуць нават больш эфектыўна выконваць свае функцыі, чым «арыгінальныя» органы.

Лаўрэанція Берыю Асабіста Расстраляў Савецкі Маршал Заснавальнік савецкіх сілаў праціпаветранай абароны маршал Павел Баціцкі ў 1953 годзе асабіста прывёў у выкананне смяротны прысуд большому наркаму ўнутраных спраў СССР Лаўрэанцію Берыю.

Складзены спіс самых неадарэчных «АДМАЗАК» ад Дашнінкаў Супрацоўнікі ДАІ Украіны склалі рэйтынг самых неадарэчных апраўданых, якімі карыстаюцца кіроўцы, каб іх не штрафвалі.

Кот шукаў з'ехаўшых гаспадароў два гады Кот пераадолеў тры тысячы кіламетраў і дзве дзяржаўныя межы, каб даражыцца да свайх гаспадароў.

Віно абергае жанчын ад лішняга вагі? Нягледзячы на тое, што ў алкаголі нямае калорый, умеранае ўжыванне віна паліпае жаночую фігуру.

Ветэран Вялікай Айчыннай вайны Івана Паўлаўка ЯНУЧКА шчыра віншуем з 87-годдзем! Зычым здароўя, аптызму, сямейнага дабрабыту, радасці ад дзяцей.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламнае характар. Адкажэнне за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

ЖОНКА НАВАТ НЕ СВАЯК!

У школе я вучыўся дрэнна (так здавалася дырэктарцы і загадчыцы). Мо і таму яшчэ няветліва папрасіў мяне пасля васьмага класа пакінуць яе.

Горад у нас хай і абласнога значэння, але маленькі. Як жартуе мой таварыш, венецолар па спецыяльнасці, тут «усе спляць або спалі на адным ложку».

Праўда, адна жанчына, з якой я ў той дзень пазнаёміўся некалькі гадоў таму, здзіўляла словамі пра сяброўства з мужам. Маўляў, нават калі да мяне (як да жанчыны) прывялі нехта цікаваць.

Праблема, аказваецца, хвалюе і сацыялагі, і псіхологаў. І іх захадзі нечаканна. Лічачы мая асабістая версія неамагчымасці сяброўства паміж ім і ёй — перажыткам мінулага — з першабытных часоў, калі жанчыны і мужчыны былі проста вымушаны жыць сэксуальным жыццём, каб яна даждала дом, а ён прыносіў ёй ежу з палеваня.

Плюсы сяброўства палюў, на думку псіхологаў, гэта — ацэнка мужчынамі такога віду стасунку вышэйшым за сэкс (вам не смешна?). Кштальту: «з жанчынай-сяброўкай пагаварыцца можна на тэмы, з якімі з мужчынамі не пагаварыць, ды і з кім паспаць, я знайду, а вось нешта большае».

Дарчы, пра «сяброўскі сэкс» таксама можна паспрачацца. Я, безумоўна, «за» трыма рукамі, чатырма. І што тут такога: «Я ў трансе, хачу расслабіцца, а побач адны казлы!». Ну як іе дапамагчы ў такой сітуацыі прыгожаму сябру з такімі нагамі, што, калі ідзе побач, мужыкі міволькі галаву паварочваюць.

У школе я вучыўся дрэнна (так здавалася дырэктарцы і загадчыцы). Мо і таму яшчэ няветліва папрасіў мяне пасля васьмага класа пакінуць яе. Дык вось, у той самы школе ў малодшых класах, памятаю, меў сяброўскія стасункі з дзючынкамі, у старэйшых ужо не. А вы?

Ужо па традыцы перад публікацыяй чарговага «спрэчнага» тэксту ў нашу рубрыку «Два полюсы» альпэту добра знаёмых і малазнаёмых людзей па канкрэтнай тэме.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОўСкі, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РОСАЎСКАЯ, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРІЎСКАЯ, А. СЛАНЕўСкі (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.

ТАКІЯ РОЗНЫЯ РЭЧЫ НА «С»

Усе ж такі меў рацыю аўтар псіхалагічнага бестселера Джон Грэй — відаць, мужчыны насамрэч з Марса, а жанчыны з Венеры. Толькі так можна растлумачыць стаўленне да супрацьлеглага полу, як да разведанай экспедыцыі інапланецяна: абалонка як у нас, а ўнутры хто іх разбярэ, з чаго зробленыя.

Але можна паспрабаваць разабрацца. І, напрыклад, паверыць брытанскім вучоным (мы ж ведаем, яны заўжды даследуюць розныя дзюўныя рэчы), што сярэднястатыстычны мужчына думае пра сэкс кожныя 7—10 секунды. Па іншых звестках, лічба больш сціплая — усёго 23 працэнты моцнага полу пастаянна фантазіруюць на гэту тэму.

Гэта ж зусім розныя рэчы, запярэчыць з другога боку барыкады — сяброўства з мужчынам і жанчынай! Так, пагаджуся, гэта прышчэпкова розныя рэчы — маю на ўвазе сэкс і сяброўства.

Гэта ж зусім розныя рэчы, запярэчыць з другога боку барыкады — сяброўства з мужчынам і жанчынай! Так, пагаджуся, гэта прышчэпкова розныя рэчы — маю на ўвазе сэкс і сяброўства.

Што да нейкага там «ідэальнага прыкладу сяброўства» і задачка пра незалежнае высту... Пакінем умоўны лад — што было б, калі б так, а не гэтак — філосафам, фантазёрам і прыхільнікам аматарскіх псіхатэстаў.


Тур «Шлях на Грунавальд» Літбарк Вармінскі — Ошпытэн — Мальбарк — Грунавальд 13—18.07.2010

Усімнімаем! Жонка зудзела як вувузела... Медыцынштут, на экзамене студэнт-баксёр. Прафесар: — Скажыце, ну вы хочь бы ведаеце, з якога боку ў мяне печань?

Ветэран Вялікай Айчыннай вайны Івана Паўлаўка ЯНУЧКА шчыра віншуем з 87-годдзем! Зычым здароўя, аптызму, сямейнага дабрабыту, радасці ад дзяцей.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламнае характар. Адкажэнне за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

СЕННЯ Месяц Поўна 26 чэрвеня. Месяц у сузор'і Стральца. Імяніны Пр. Ганны, Андрэя, Ануфрыя, Арсенія, Івана, Іоны, Пятра, Сцяпана, Феофіла.



Надвор'е на заўтра. Геамагнітныя ўзрушэнні. АБЗНАЧЭННІ: ● — невялікія геамагнітныя узрушэнні, ● — слабая геамагнітная бура, ● — малая геамагнітная бура.

25 чэрвеня 1840 год — указам цара Мікалая I на тэрыторыі Беларусі ўведзілася рускае заканадаўства.

«Хто не мае патрэбы ў чужым, той жыве незалежна, той багацейшы за іншых». Іаан Златавуст (350—407), візантыйскі царкоўны дзеяч.

Новае ці старое?..

Адны з даволі распаўсюджаных магічных спосабаў «абнавіць», г. зн. палепшыць сваё жыццё, было апрапанне новага адзення ў вызначаны дні года.

Адны з даволі распаўсюджаных магічных спосабаў «абнавіць», г. зн. палепшыць сваё жыццё, было апрапанне новага адзення ў вызначаны дні года.

Сардэчна віншуме дарогу, любімо матулю Ніну Іосіфаўну КОРБУТ з в. Ужа Капыльскага раёна з 70-гадовым юбілеем!

Сыны Мікалай, Сяргей і Аляксандр, нявесткі Ларыса, Вольга і Наталля, унукі Вольга, Кірыў, Марыя і Мікалай. Дарогу сястру Святлану Анатольёўну ЖАБАРВУ з г. Пстрыкава віншуме з днём нараджэння.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЕГІСТРАЦЫЙНЫ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА.